


589

ІСКРЫ

ІЛЬІЧА



№10

КАСТРЫЧНІК

1934



Л Е Н И Н

Верш В. САСЮРЫ

Калі нат цараваў, і раслі коннны дзень
Па краіне турма за турмою,
Ленін голас падняў за галодных

людзей

І паклікаў рабочых да бою.

Яго голас, як горн, па заводах лунаў
І па вёсках, у полі зялёным.
Усіх смелых і лепшых той голас яднаў
У рады большэвіцкіх калонаў.

Ён з мільёнамі йшоў, дзе Комуны
агонь

Разгараўся шырокім паўстаннем.
Ні на шаг нё спынілі ніколі яго
Перашноды ў вялікім змаганні.
Ён павёў нас на бой, наш таварыш
і брат,
Вёў на ворагаў смела ўсё далей.

І ў цяжкой барацьбе, у агнях барыкад
Мы цара і буржуяў прагналі.

І спяваем мільёнамі мы галасоў—
Прамінула ліхая нядоля,
Бо не будзе цяпер ні паноў, ні рабоў
На совецкай зямлі ўжно ніколі.
Хто-н нас вёў на паноў скрэзъ агонь
і скрэзъ дым

І яднаў ля чырвоных штандараў?
Гэта друг і таварыш, Ільіч—правадыр
Усясветнай сям'і пролетараў.

За жыццё маладое, за новы наш свет
Смерці ён падстаўляў свае грудзі.
Ён памёр, але ў нашых ён сэрцах жыве—
Мы ніколі яго не забудзем.

Пераклад з украінскай А. Я.



І. В. СТАЛІН—самы бліжэйшы саратнік і вучань
Леніна. Пад кірауніцтвам Леніна і Сталіна пра-
цоўныя нашай краіны перамаглі капіталістаў і
памешчыкаў у настрычніку 1917 г. Зараз пад
мудрым кірауніцтвам тав. Сталіна мы з поспехам будуем новае лепшае жыццё.

БЯЯВЫЯ

дкі



Ч.Г. в Лнгр.

В. 1935 г.

Ант № 46

На апавяданні Олейніка
Малюнкі А. Волкава

Пара браць уладу

У маленькім пакоі сядзела некалькі чалавек.

Сакратар паседжання запісаў у пратакол:—
Бягучы момант. Слова атрымліва...

Ён напісаў нейкае прозвішча, але потым адразу старанна закасаваў яго.

— Так, лепей без прозвішча,—сказаў яго сусед, што глядзеў у пратакол.

А дакладчык, прозвішча якога закасавалі, хутка ўстаў з крэсла:

Гэта быў Ленін.

Цэлыя 4 месяцы хаваўся ён ад буржуазнага часовага ўрада. Пасля няўдачнага паўстання рабочых у ліпені 1917 года буржуазія пачала шукаць Леніна, каб забіць яго. Але рабочыя дапамаглі Леніну схавацца, і ён выехаў з Петраграда (цяперашні Ленінград).

Газеты пісалі, што Ленін уцёк ні то на падводнай лодцы, ні то на самалёце. А Ленін жыў у гэты час на сенажаці, у шалаши, каля Сестрарэцка.

Леніну прысылалі ўсе газеты, яму пісалі пісьмы. Таму ён добра ведаў, што тварылася ў Петраградзе і ва ўсёй краіне.

Час падыходзіў к Октябрzu. Амаль усе рабочыя і салдаты стаялі ўже за большэвікоў.

Ленін рашыў: пара браць уладу.

Ён напісаў ужо некалькі пісем сваім таварышам па партыі. „Трэба разагнаць часовы ўрад,—пісаў ён.—Марудзіць — злачынства. Пара захапіць уладу“.

Ленін думаў, што піцерскія большэвікі вельмі павольна рыхтуюцца да рэвалюцыі.

І тады ён нечакана з'явіўся сам у Петраградзе. Цэнтральны камітэт партыі большэвікоў сабраўся на чале з Леніным.

Паседжанне было сакрэтным.

Вось чаму сакратар так старанна закасаваў прозвішча Леніна ў пратаколе. Пратакол мог трапіць у рукі часовага ўрада, і тады яму было-б вядома, што Ленін у Петраградзе.

Арыштавацы!

Позна ўночы ў Зімнім палацы сабраліся ўсе міністры.

— Сёнешыя паседжанне павінна быць сакрэтным,—сказаў Керэнскі*). Мы абмяркуем як змагацца з большэвікамі. Добра было-б знайсці і арыштаваць самога Леніна,—кажуць, ён хаваецца ў Петраградзе.

Ужо ўзышло сонца, а паседжанне ўсё працягвалася. Міністры прымалі пастанову за пастановай. Сакратар не паспіваў запісваць:

„Падрыхтаваць юнкераў да баявой гатоўнасці.“

Загадаць крэйсеру „Аврора“ выйсці ў мора.

Закрыць большэвіцкія газеты.

Загадаць салдатам не выходіць з казармаў. Выклікаць з фронта войска для ўсмірэння. Развесці ўсе масты праз Няву“.

Гэта было 24 Кастрычніка 1917 г.

*) Керэнскі—правадыр часовага буржуазнага ўрада.

Першыя вестні

Трывожны гудок за-
звінеў у Зімнім.

— Можна да тэле-
фона каго-небудзь з ча-
совага ўрада?

Усвяляваны голас
гудзеў у телефоне
передаючы навіны.

Вось аб чым даве-
даліся міністры:

Крэйсер „Аврора“
адмовіўся выканань
загад урада. Ён не вы-
шаў у мора, а знаходзіцца на Няве.

Матросы арыштавалі
камандзіра крэйсера і
цяпер чакаюць распа-
раджэння ад ваенна-рэвалюцыйнага камітэта.

Войска, выкліканы ўрадам з фронта для
ўсмірэння большэвікоў, адмовіліся высту-
піць і засталося на месцы.

Выкліканы з фронта 5-ты самакатны ба-
тальён перайшоў да большэвікоў.

Пецергофскія юнкеры адмовіліся абра-
няць часовы ўрад.

— Выступіцы!

Члены ваенна-рэвалюцыйнага камітэта
райліся ў гэты часы як узяць Зімні палац
і захапіць буржуазны ўрад.

Чатыры чалавекі стаялі ў Смольным пе-
рад вялікай картай Петраграда. Вось Зімні
палац. Насупроць яго, на другім беразе
Нявы,—Петрапаўлаўская крэпасць.

— Трэба абкружыць палац з усіх бакоў,—
сказаў высокі худы чалавек.—Войска разам
пойдзе з трох бакоў. А калі ўрад не здасца,
мы пачнем агонь з „Авроры“ і з Петрапаўлаўской крэпасці. Наступленне пачнуць
самыя лепшыя нашы часці. Сігнал падасць
гармата з крэпасці.



Матросы арыштавалі камандзіра крэйсера.

Райліся не доўга.

Чатыры камісары па-
ціснулі адзін другому
рукі і вышлі з Смоль-
нага. На дварэ было
холадна і цёмна.

Каля Смольнага
стаялі дзесяткі рабо-
чых з вінтоўкамі ў ру-
ках.

Усе яны гатовы былі
ў любы момант вы-
ступіць, куды зага-
даюць.

Неўзабаве камісары
паселі ў аўтамабілі.
Ім трэба хутчэй спя-
шацца да сваіх час-
цей — аддаць апошнія
загады.

Чырвонагвардзейцы расступаюцца, даюць
дарогу.

Яны адчуваюць, што з гэтай хвіліны
справа пачалася.

Горад не спаў.

Усюды з заводскіх варот выходзілі атрады
рабочых-чырвонагвардзейцаў. Усе яны атры-
малі ад ваенна-рэвалюцыйнага камітэта за-
гад:

— Выступіцы!

Рэвалюцыя адбылася

На паседжанні Петраградскага совета ра-
бочыя і салдаты пачулі:

— Тут знаходзіцца Ленін.

Пад крыкі і воплескі на трывуну вышаў
Ленін.

Вось што сказаў Ленін:

— Таварыши, рабочая і сялянская рэво-
люцыя, пра якую ўвесь час гаварылі боль-
шэвікі, адбылася.

Якое значэнне мае гэта рэвалюцыя?

Па-першае, у нас будзе ўлада, якую створаць самі працоўныя. Стары дзяржаўны апарат будзе разбіт ушчэнт. Цяпер краінай будуць кіраваць Советы.

Гэта рэволюцыя прывядзе нас да перамогі соцыялізма.

Зараз перш за ўсе нам трэба кончыць вайну.

Мы прапануем рабочым усіх ваюючых краін справядлівы мір.

У Расіі большасць сялян сказала: „Даволі

гульні з капиталістамі, мы пойдзем з рабочымі“. Сяляне цяпер яшчэ больш пачнуць давяраць рабочым, бо мы адбярэм у памешчыкаў зямлю і аддадзім яе сялянам.

Галоўны ратунак цяпер—гэта саюз рабочых з сялянамі. А працаўцаў у саюзе рабочыя і сяляне пачалі ўжо. Пра гэта гаворыць толькі што адбыўшаяся рэволюцыя.

Мы пераможам усё і давядзем пролетарыят да сусветнай рэволюцыі.



ПАРТЫЗАНСКАЯ

(ПЕСНЯ)

Па далінах, па узгор'ях
Ў бой дывізія ішла,
Каб з налёту ўзяць Прымор'е,
Белых выкурыць да тла.

Палымнеў наш сцяг чырвоны,
Нібы кроў ад свежых ран.
Наступалі эскадроны
Прыамурскіх партызан.


Не памрэ ніколі слава,
Не забудуцца гады,
Як чырвоныя атрады
Бралі з боем гарады.

Будуць помніцца, як казка,
Як маячныя агні,
Штурмавыя ночы Спаска,
Валачаеўскія дні.

Разграмілі атаманаў,
Разагналі ваявод
І на Тіхім акіяне
Свой закончылі паход.

Пераклад А. Зіміонкі.

блокнот



Верш С. Шушкевіча
Малюнкі Е. Саматыі

Пазбірала Зося мігам
Сшыткі розныя і кнігі
Ды забылася адно,
Гэта—шэранькі блокнот.
А у шэранькім блокноце
Намалёваны быў коцік,
Беленькі ды ў крапачках,
На маленъкіх лапачках.
Носік чысьценькі,
Хвост пушысценъкі

Зося ў школе. Толькі Ваця
Заставаўся дома ў хаце.
Вось углядзіў ён блокнот.
„Кіска, кіска, кіска, кот!“
Ваця выкапаў вугольчык

І кату паправіў вочы,
А пасля паправіў вушкі,
Вышлі вушкі, як падушкі.
Далей—страшна аж глядзець!
Вышаў з коціка мядзведзь.
Потым ён падраў лісток
І закінуў у куток.
Вось які мастак быў Вацік,
Зосьчын брацік!





Адзіны выхад

Апавяданне М. Багуна
Малюнкі В. Тихановіча

Адзіны выхад

У тую восень аўтодарожны атрад працаў за 60 кілометраў ад Асілавіч. Стаялі ясныя сонечныя дні. Бензіну хапала. Усе мышыны штодня выходзілі на работу.

Начальнік спадзяваўся хутка закончыць пабудову шасейнай дарогі. Але...

Аднаго разу ўвечары начальнік паклікаў да сябе механіка.

— Макей, — сказаў ён, хмурачы густыя сівяя бровы.—Бяда, Макей... Я сёння аглядаў пакрышкі на колах: нікуды не вартыя—знасіліся... Праз два-тры дні мышыны стаңуць...

— Ведаю, — адказаў механік Макей.—Дрэнная справа—пахне прастоем.

Начальнік пільна паглядзеў Макею ў очы.

— Прастою дапусціць нельга. Восень. Пойдуць дажджы. Дарогу не скончым... А ты ведаеш, якое значэнне мае наша дарога?

Макей матнуў лысай галавой.

— Ведаю. Гэтага дапусціць нельга. Што будзем рабіць?

— А вось што. Адзіны выхад—бяры мышыну і гані ў Менск. Без пакрышак не вяртайся. І май на ўвазе: заўтра ўночы ты павінен быць у атрадзе. Зразумеў?

— Зразумеў, таварыш начальнік.

— Жэнъку з сабой вазьмі! Пакуль будзеш хадзіць па складах ды па базах—мышыну дагледзіць, і дапаможа што,—параіў начальнік.

Здарэнне ў дарозе

Пад вечар другога дня Макей, Жэнъка і, як звычайна, сабака-аўтарка вярталіся з Менска.

Макей быў у добрым, вясёлым настроі: ён дастаў 30 пар пакрышак. Можна было лічыць, што атрад надоўга забяспечан пакрышкамі.

Дарогу ад Менска да Пухавіч праехалі яшчэ повіднu.

— Гадзін у 12—дома, — задаволена ўсміхаючыся, гаварыў Макей. — Загад выканаем — дарога, бачыш, якая, што той стол...

Бяручы пад'ём, Макей даў вялікі газ. Машына пайшла са скорасцю 60 кілометраў у гадзіну. Віхром вылецеўшы на гару, Макей убачыў, што наперадзе, насустрач, ідуць падводы.

Макей націснуў нажны тормаз. Машына прыцішыла ход і паціху падыходзіла да падвод.

Коні началі стрыгчы вушамі, пераступаць з нагі на нагу.

— Баяцца, — заклапочана заўважыў Макей. — Трэба заглушыць матор.

Машына стала. Шэсць падвод спакойна прыйшли каля аўтамабіля. Сёмая замарудзіла.

Сыты завадскі жарабок, вылупіўшы круглыя ад страху очы, хроп, танцеваў — баяўся праўцы каля мышыны.

У калёсах сядзела двое дзяцей. Маладая жанчына — маці, — ледзь утрымлівала ў руках туго напятыя лейцы.

— Пасядзі, — сказаў Макей Жэнъку. — Я выйду — памагу правесці каня.

Макей вылез з кабінкі, узяў жарабка за аброчь і павёў па дарозе.

Жарабок нясмела ішоў за Макеем. А калі пароўняўся з машынай, пачаў таптацца на месцы, асядаць усім грузным целам назад, на калёсы. Раптам ён скочыў наперад.



Жарабок раптам скочыў наперад.

Жэнъка ўбачыў толькі, як калёсы, куляючыся з боку на бок, затанцавалі па канаве, пачуў, як дзіка закрычала жанчына, загаласілі дзеци. Трывожным звонкім брэхам залілася аўчарка.

Калі Жэнъка вышаў з кабінкі, дык убачыў: Макей нерухома ляжаў на пыльной дарозе. На высокім абветраным ілбе хутка набракаў крыўёю шырокі сіні рубец. Кроў выступала на пальцах правай рукі, адкінутай ад тулава. Пыльны след кутых колаў пралягаў па чорным, бліскучым ад масла камбінезоне. Кола прайшло праз грудзі Макея.

Жэнъка моцна заплакаў.

Ад падвод, якія спыніліся за некалькі дзесьяцікаў метраў ад машыны, прыбеглі людзі. Малады, з вострым вераб'іным носам хлапец — настаўнік — паслухаў пульс, а потым і сэрца Макея.

— Жывы, — праз мінуту сказаў ён.

Людзі уздыхнулі лягчэй. Скончыўшы агляд Макея, настаўнік сказаў:

— Пералом правай рукі, разбіта галава, здаеща пераломаны рэбры — колам пераехала. Патрэбна зараз жа ў больніцу. У Блонь да нас. Тры кілометры.

Калі Макея ўскладалі на калёсы, ён ціха застагнаў і, не расплюшчваючы вачэй, прашаптаў.

— Жэнъка... Сынок...

З Жэнъковых вачэй пасыпаліся буйныя, як град, слёзы.


— Сынок... — шаптаў Макей. — Не пашанцавала... Папрасі даць тэлеграму ў атрад... Сам сядзі ў машыне... пакуль прыедуць...

Макей зноў страціў прытомнасць.

Жэнъка-машиніст

Другую гадзіну Жэнъка сядзеў у кабінцы машыны, нявесела паглядаючы на дарогу.

Многа дум перадумаў за гэты час Жэнъка і ўсе яны сыходзіліся на адным. Макея няма, уночы пакрышкі



не будуць дастаўлены ў атрад — заўтра большасць машын будзе стаяць... Пакуль яшчэ тая тэлеграма дойдзе ды і ці перашле яе настаўнік... Не. Трэба даставіць у атрад пакрышкі. А як даставіць, калі да атрада больш за сто кілометраў?

Жэнька ўжо мо' соты раз успамінаў тэхнічны гуртак, дзе ён вывучаў матор, успамінаў, як яму даводзілася, калі-ні-калі, пад наглядам шофера, правесці машыну пару кілометраў па лініі...

Пад канец трэцяй гадзіны сядзення ў кабінцы Жэнька вырашыў:

— Паеду!

Ён вышаў з кабінкі. Абцёршы заплаканыя вочы, ён праверыў масла і бензін. Масла ў рэзервуары было даволі. Бензінамер паказваў палаўніу бака.

Жэнька сэрца -моцна калацілася. У кузаве ласкова заенчыла аўчарка.

— Чаго ты, дурная? Ну чаго-ж ты?! Падэзем зараз...

Аўчарка, нібы разумеючы хлапца, заглядала яму ў вочы і ціха скуголіла.

Жэнька ўвайшоў у кабінку і захлопнуў за сабою дзверцы. Сеў за руль. Правая нога ўпэўнена намацала стартэр, левая — педаль конуса.

Жэнька на момант уключыў святло, разгледзіў дарогу і выключыў ліхтары. Пад ногой працяжна завыў стартэр. Праз хвіліну мякка і размерана загаварыў матор.

Жэнька ўключыў святло, даў скорасць — машына, калоцячыся, рушыла наперад. Жэнька убачыў на дарозе камень і крутнуў руль направа. Машына павярнулася. Потым крутнуў руль улева. Машына рэзка павярнула ў левы бок пад канаву. Зноў паварот руля управа. Жэнька аўладаў сабой, выраўнаваў машыну на дарозе і павольна, зменшыўшы газ, уключыў чацвертую скорасць. Раўней застукаў матор. Ярчай загарэліся ліхтары. І машына плаўна пайшла па шырокай гладкай дарозе.

* * *

Начальнік нацягваў на нагу другі бот, калі ў дзвёры нясмела пастукалі.

— Уваходзце! — крыкнуў начальнік.

У дзвярах стаяў белы ад хвалявання і цяжкой бяссоннай ночы Жэнька.

— Ты... ты як тут? А Макей дзе? Я, ж толькі што атрымаў тэлеграму ад Макея з больніцы...

Жэнька падышоў бліжэй да ложка, на якім сядзеў начальнік.

— Таварыш начальнік... — голас яго дрыжаў, перарываўся. За кожным словам Жэнька павінен быў рабіць доўгія паўзы — адпачываў. — Таварыш начальнік... Машына з грузам... прывезена ў гараж... Усё ў парадку... Макей... — на гэтых словаў Жэнька захістаўся — і дужыя руکі начальніка атрада ледзь паспелі падхапіць яго.

(Урывак з кніжкі „Жэнька“, якая хутка выйдзе з друку).



Містэр Твістэр

Верш в. Маршака
Малюнкі В. Лебедзева

1.

Есць за граніцай
Кантора Кука.
Калі вас часамі
Агорне дакука,
Захочацца ўбачыць
Людзей і свет—
Востраў Таці,
Парыж і Тібет,—

Кук для вас
За адну мінугу
На караблі
Падрыхтуе каюту.
Ці самалёт
Загадае падаць,
Альбо вярблюда
За вамі прыслать.

Дасць вам пакой ён
У лепшым гатэлі,
Ванну і нават
Сняданне ў пасцелі.

Горы і нетры,
Піхты, бамбук,
Пальмы і кедры
Пакажа вам Кук.

2.

Містэр Твістэр,
Быўшы міністр,
Містэр Твістэр,
Дзялак і банкір,
Уласнік заводаў,
Газет, паразодаў,
Задумаў аб'ехаць свет

Уздоўж і ўшыр,
Узяўшы з сабою
І жонку з дачкою.
Жонка і дочка
Згоду далі
Зрабіць пагулянку
Навокал зямлі.



3.

Зранку ў Кука
Трашчыць апарат:
—Чатыры каюты
Н'ю-Йорк—Ленінград.
З ваннай, гасцінай,
Фантанам і садам.
Толькі глядзіце,
Каб блізка і радам
Там не было—
Неграў, кітайцаў
І іншага зброду.
Містэр не любіць
Такога народу.

Кук адказаў яму:
—Ёсць! За мінугу
Вам падрыхтую
Каюту.

4.

Роўна за дзесьці
Мінут да адходу
Твістэр з'явіўся
На борт паразода.

Побач—
Ідзе ў акулярах
Старая.
Побач—
Паненка
З мартышкай шагае.
Следам чатыры
Ідуць веліканы,
Дваццаць чатыры
Нясуць чамаданы.

5.

Плыве паразод
Цераз мора ўвесь час,
З Амерыкі дальний
Плыве ён да нас.

Плыве на Усход ён
Дарогай прамою,
Журчыць акіян
За широкай кармою.





Містэр Твістэр,
Быўшы міністр,
Містэр Твістэр,
Банкір і багач,
Уласнік заводаў,
Газет, паходаў.
На акіяне
Гуляе ў мяч.
Німа каляровага
Побач народу—
Неграў, кітайцаў
І іншага зброду.
Неграў, кітайцаў
І іншы народ
Качае у моры
Другі паход.
Баліць галава там
Ад дыму і чаду,—
Німа ні фантана,
Ні ванны, ні саду.

6.

Містэр Твістэр,
Міліонер,
Едзе турыстам
У СССР.
Блізіца шум
Ленінградскага порта,
Горад узняўся
З-за правага борта.
Мутевыя воды,
Многа калон,
Дымам заводы
Капцяць гарызонт.
І капялюш свой
Націснуўши, містэр
Хутка па трапу
Збягае на прыстань.
Дзівіца
На Петрапаўлаўскі
Шпіль,
Потым садзіца
Ў аўтамабіль.

Дамы паселі,
Кабіна закрыта,
Аўтамабіль
Агрызнуўся сядзіта

І па асфальце
Стралой паляцеў,
Дымам заслаўши
Прахожых людзей.

7.

Містэр Твістэр,
Быўшы міністр,
Містэр Твістэр,
Міліонер,
Уласнік заводаў,
Газет, паходаў,
Зайшоў у гасцініцу
„Англетэр“.

Пыхкае ён
Залатою цыгарай
І па-англійску
Гаворыць швейцару:
— Ёсць у гатэлі
У вас нумары?
Дзён на чатыры
А мо' і на тры?

— Ёсць,—адказаў яму
Дзядзька вусаты,—
Нумар дзвеяты
І нумар дзесяты.

8.

Міма лютэрак
Дарожкай прамою
Шагам павольным
Ідуць у пакоі —
Рослы швейцар
У пальто з галунамі,
Следам—прыезджы
Ў шырокай панаме.
Следам—
Ідзе ў акулярах
Стара,
Следам—
Паненка
З мартышкай шагае.


Раптам турысты
Разявілі рот,
Містэра Твістэра
Кінула ў пот.

Зверху аж з нумара
Сто дзвеяноста
Ішоў чорнаскуры
Высокага роста.

Чорнай рукой
Дакранаўся пярыл,
Ішоў ён спакойна
І лульку курыў.
За ім—дзе ні глянь—
У лютэрках шырокіх
Шагала з дзесятак
Неграў высокіх.

Кожны рукой
Дакранаўся перыл,
Кожны кароткую
Лульку курыў.
Містэр не мог
Утрымацца ад гневу,
Глядзіць ён направа,
Глядзіць і налева.
— Негры ў гасцініцы!
Вось дык дзівота!
Не, мы не спынемся
Тут нізавошта.
Высока уверх
Падкідаючы ногі,
Мчыцца прыезджы
Назад да парога,





Следам—
Бяжыць ў акулярах
Старая,
Следам—
Паненка іх даганяе.

Хутка і моўчкі
Садзяцца ў машину,
Штурхаюць моцна
Шофера ў спіну.

Строгі швейцар
Аддае ім паклон,
Потым хапаецца
За телефон.

—Два сорак два
Сорак восем,
„Асторыя“!
Паклічце да трубкі
Швейцара Грыгор'ева.
Слухай, Грыгор'еў,
Налёуна да вас
На аўтамабілі
Прыедуць ад нас
Трое турыстаў
Па імені Твістэр—
Гэта адчайныя
Скандалісты.
Ты ім скажы,
Што няма нумароў...
Ну, зразумеў, брат?
Бывай-жа здароў!

—Двасцать адзін
Восемнаццаты,
„Гаванна“!
Паклічце да трубкі
Швейцара Івана.
Слухай, Іванка,
Налёуна ад нас
На аўтамабілі
Прыедуць да вас
Трое турыстаў
Па імені Твістэр,

Гэта адчайныя
Скандалісты.
Ты ім скажы,
Што няма нумароў...
Чуеш, Іванка?
Бывай-жа здароў!

—Пяць трывцаць пяць
Трываць дзесяць,
„Італія“!
Паклічце да трубкі
Швейцара Віталія.
Здароў, брат, Віталій!
Налёуна... й так далей.

9.

Пыл закурэўся
З-пад гумавых шынаў,
Мышца па вуліцы
Аўтомашына.

Вуліца Гоголя,
Трэці пад'езд.
—Няма,—адказалі
У гасцініцы месц.



Вуліца Песцеля,
Першы пад'езд,
— Няма,—адказалі
У гасцініцы месц.

Плошча Паўстання,
Пяты пад'езд.
— Няма,—адказалі
У гасцініцы месц.

Правая задняя
Лопнула шына,
Скора матору
Не хопіць бензіну.

10.

Містэр Твістэр,
Быўшы міністр,
Містэр Твістэр
Міліонер,

Уласнік заводаў,
Газет, параводаў,
Вярнуўся ў гасцініцу
„Англія“.

Следам за ім
У акулярах старая,
Следам—
Паненка
З мартышкай шагае.

Яны пазванілі,
Пастукалі ў дзвёры.
І вось засвячоўся
Пад'езд „Англія“.
Спакойна адсунуўшы
У дзверах засовы,
Выходзіць настурач
Служака суровы.

—Позна,—адмовіў
Швейцар ім вусаты:
Заняты дзесяты,
Занят і дзесяты.
Прыгнечаных з'езд
Распачаўся ў чацвер.
Заняты ўсе нумары
У „Англія“.

— Што мне рабіць?
Не магу я чакаць...—
Містэр Твістэр
Шэпча дачка.—
Як месца не знайдзем
Нідзе тут кругом,
Можа ты купіш
Які-нібудзь дом?
— Купіш!—
Збянятэжаны
Бацька ўздыхае.
— Ты не ў Чыкаго,
Мая дарагая.



11.

Матку і дочку
Схапіў-бы удар,
Ды іх супакоіў
Вусаты швейцар.
Швейцар ім парай
Начлег пролетарскі,
Швейцар палажыў іх
На ложку швейцарскім.

А містэр тут радам
Усеўся на стуле,
І хутка усе яны
Моцна заснулі.

Змарыўшыся после
Вялікай дарогі,
Заснуў ля парога
Совецкай гасцініцы
„Англетэр“
Містэр Твістэр,
Быўшы міністр,
Містэр Твістэр,
Міліонер.

12.

Спіць—і ў сне
Усміхаецца ён.
Дзіўны прысніўся
Містэру сон.
Сніца яму,
Што брадзягай бяздомным
Ён па завулках
Цягаецца ўсімных.

Раптам пачуў ён
Прапелера стук,—
З неба на землю
Спускаецца Кук.
З радасцю Твістэр
К яму падбягае
І як збавіцеля
Кука вітае.
Быстра садзіцца
У самалёт.
Крычыць на пілота:
— Поўны ход!

Вось перад імі
Відаць і Амерыка.
Мрамарны дом
Паказаўся ля скверыка.
Вышаў швейцар
І рукамі развёў.
— Німа у нас болей
Для вас нумароў...



І зачыніў за сабою
Ён дзверы.
Твістэр прачнуўся
Зноў у „Англетэр“.

Прачнуўся ў трывозе
На самым парозе
Совецкай гасцініцы
„Англетэр“
Містэр Твістэр,
Быўшы міністр,
Містэр Твістэр,
Міліонер.

13.

Зранку са шмоткай
З'явіўся хлапчына,
Весела ўзляўся
За чыстку бацінак—
Жоўтых, чырвоных,
Шырокіх і вузкіх,
Швецкіх, совецкіх,
Німецкіх, французкіх.

Толькі ён скончыў
Апошняя чысціцу,
Бачыць: са стула
Ўстае нейкі містэр.
Глядзіць ён кругом,
Дастае партсігар.
Раптам з канторы
Выходзіць швейцар.



— Ёсць,—заявіў ён,—
Пакоі два радам,
З ваннай, гасцінай,
Фантанам і садам.
Хочаце, містэр,
Я вам пакажу.
Толькі пры гэтым
Зараней скажу:
Нумар направа
Знімае кітаец,
Нумар налева
Знімае малаец,
Нумар пад вамі
Знімае індус,
Нумар над вамі
Знімае зулус!

Міліонер
Усміхнуўся спрасонку,
Клікнуў ён дочку
З мартышкай
І жонку.
Ды закрычаў
Па-англійску
— Окэй!

Дайце ключы
Ад пакояў хутчэй!

Узяўши пад паху
Мартышку з дачкою,
Мчыцца стралою
Па „Англетэр“
Містэр Твістэр,
Быўшы міністр,
Містэр Твістэр,
Міліонер.

Пераклад
А. ЯКІМОВІЧА.



СУБОТНИК

Апавяданне Х. Малцінскага
Малюнкі Л. Эйдзельмана

I

У Лэйзаркі бліщчаць рукавы і зверху і знізу. Зверху яны зашмальцаваны, а знізу таксама. Тоё, што зверху—ясна ўсім, бо ён не мае хустачкі. Тоё, што знізу — таксама ясна, бо ён за абедам заўсёды кладзе свае рукавы на залітая баршчом мясціны. Дык ужо ясна—чamu?

Лэйзарка ніколі не знімае шапкі. Двумя пальцамі—вялікім і ўказальнym — ён тримаецца за брыль, а астатнімі чэша сваю кудлатую чупрыну.

Усе дзецы смяюцца з яго, жартуюць. Хлопцы нават б'юць яго—так сабе, за нішто.

А Лэйзарка і не дбае, што яго б'юць. Стaiць сабе і смяецца. Бывае, прауда, што Лэйзарка не вытрымае — узлуецца. Але-ж гэта рэдка бывае.

Санітарная камісія ўжо не раз выклікала ў школу Лэйзаркавых бацькоў. Але яны чамусці не прыходзяць. Тады пастанавілі паслаць да іх на кватэру брыгаду. Нельга-ж так! Ніхто не хоча з Лэйзаркам сядзець на адной парце і гуляць.

II

Бацька Лэйзаркі адсталы рабочы. Ён нядаўна аставаўся працеваць на абутковай фабрыцы. Да таго часу працеваў дома саматужнікам. Матка Лэйзаркі раней гандлявала іголкамі. Цяпер працуе на галянтарэйнай фабрыцы.

Лэйзаркаў бацька надта злосны. Калі санітарная камісія прышла да іх на кватэру, дык ён нават не пасароміўся выгнаць рэбят.

— Этка, — крынкуў ён да жонкі, — вось гэтая жэўжыкі прышлі да мяне на кватэру і хочуць камандаваць мной, Этка! Калі яны яшчэ раз асмеляцца зайсці, дык вось гэтым капылом запушчу, бачыш?!

Лэйзарку стала крыўдна. Ён—заўсёды ціхі і спакойны — нават раскрычаўся на бацьку:

— Што ты іх гоніш?..

Бацька глянуў на яго так злосна, нібы ўкалоў.

III

Бруд і гразь у кватэры Лэйзаркі кінуліся ў вочы ўсім рэбятам. Цяпер стала ясна — чamu і Лэйзарка заўсёды брудны.

— Ой, цёця Дзвіра, — стоячы ля парты, крычаў Янкель Шафір, — на падушцы там ляжаў кавалак хлеба і галава селядца!

— А падлога! — не вытрымала Хая і выбегла з-за парты, паказваючы на дошку, — яшчэ чарней!

— Яны ядуць усе з аднай місі, — дадала Рожка, пры гэтым скрывілася так, нібы набрала поўны рот рыцыны.

— Можа яны бедна жывуць? — спрабавала абараняць Ханка.

— Што ты, — усхапіўся Хaimка, Лэйзаркаў сусед. — Бацька яго атрымлівае больш за 150 у адну палучку, а матка таксама. Яны самі вінаваты.

— Вядро, што ў калідорчыку, бачылі вы?—
уставіў слова жвавы хлопчык Гомберг.

Янкель Шафір адразу сцінуў пальцамі
свой нос.

— Цёця, Двэйра, ой вядро!

— Што вы хочаце ад мяне?—раптам рас-
крычаўся Лэйзарка.—Сам-жа я не магу зрабі-
ць чыста.

— А чаму я сама змагла памыць падлогу,—крыкнула Рожка.

— А я мью хустачку!—дадаў Янкель Ша-
фір, шукаючы ў парце сваю хустачку.

— Ну, хопіць, хопіць,—супакойвала цёця
Двэйра рэбят, стукаючы пальцам па стале.—
Сціхніце.

А калі стала ціха, цёця Двэйра сказала:

— Няма чаго абараняцца, Лэйзарка. Не
думай, што ты ў гэтym не вінават. Чаму ты
ніколі не запрасіў бацьку ці матку на баць-
коўскі сход? Аб чыстаце на сходах мы не
раз гаварылі.

— Дык што мне рабіць?—скрывіўся Лэй-
зарка.

— Ты яшчэ нічога не зрабіў і ўжо кры-
чыш, што не можаш,—адказала цёця Двэй-
ра.—Расталкуй свайму бацьку і матцы як
мае быць, што ніхто не хоча з табой ву-
чыць лекцый і гуляць разам...

— Я ужо аб гэтym ім гаварыў.

— Нічога ты ім не гаварыў,—зауважыла
цёця Двэйра.—Ты паспрабуй што-небудзь
зрабіць, а мы ўжо табе
дапаможам.

— Цёця Двэйра, я-б
яму дапамагла падлогу
памыць,—перапыніла
настаўніцу Рожка.

— Я-б таксама,—пад-
хапіла Ханка.

— А я не?—дадаў
Янкель Шафір.

— Мы наладзім там
чыстату.

— Ой такі...

— Суботнік!—пра-
панаваў Хаймка.

— Суботнік, субот-
нік!—загаманілі астат-
нія рэбяты.

Лэйзарку гэта вельмі
спадабалася, ды і ўсім
дзесям таксама. Янкель
Шафір ад радасці аж
падскаакваў.

Пасля заняткаў рэбяты акружылі Лэйзарку
і пачалі ўмаўляцца.

— Я ўсё падрыхтую, я настаўлю вады,
я магу прымус запаліць, — гарачыўся Лэй-
зарка.

— Дык ты кажаш—сёня бацькі на дру-
гой змене працуюць?

— Але, нікога не будзе, — запыхаўшыся,
адказваў Лэйзарка.

Цяпер Лэйзарка лепш адчуваў сябе сярод
сваіх таварышаў. Усе з ім гаварылі. Кожны
падыходзіў да яго, раіўся, што і як зрабіць.

IV

У кватэры Лэйзаркі закіпела работа.
Упецярых шаравалі падлогу, пяцёра праца-
вала каля вокан і павуціны, што вісела на
сценах і ў куточках. Янкель Шафір і Гом-
берг старана пакавалі ў мяшок старыя ха-
лявы і парваныя галоши. А Лэйзарка ўсё
бегаў і дастаўляў патрэбныя прылады. Да
Лэйзаркі крычалі з усіх бакоў.


— Лэйзарка, вады!

— Мятлу, Лэйзарка, мяту!

— Яшчэ трохі пяску, скарэй!

— Рыдлёўку, рыдлёўку дай!

Прымус шумеў бесперапынку. Адзін чай-
нік знімалі, і тут-же настаўлялі другі. Хая



У кватэры Лэйзаркі закіпела работа.

і Рохка выносілі праветрыць адзежу і пасцелі. Ханка сабрала ўсю брудную бляізу, што валялася пад ложкам, і ўкінула ў пустую скрынку.

Лэйзарка недзе знайшоў ключ ад шуфляды і дастаў адтуль дзве простыні, абрус, чысценкую насавую хустачку, новую рубашку для сябе, новую коўдру, — усё, усё, што матка схавала на пэйсах. Адзін раз у год прыбірае яго матка ў хаце — гэта на пэйсах. А рэбяты з Лэйзаркам парашылі, што чыстата павінна быць заўсёды і тут-жэ заслалі чыстым абrusам толькі што вымыты стол. На падушкі адзелі чистыя навалачкі і ложак заслалі новай коўдрай. Выгляд кватэры змяніўся. Кватэру не пазнаць. А на Лэйзарку красавалася новая рубашка.

Ужо стала цямнечь. Рэбяты збраліся дамоў.

— Ну, ты задаволен, Лэйзарка? — гаварылі да яго рэбяты перад адыходам.

Лэйзарка быў надта задаволены і не ведаў, як аддзякваваць сваім таварышам.

V

Ужо 11 гадзін вечара. Але Лэйзарка не можа заснучь. Ён яшчэ і электрычнасці не выключыў. Хутка з работы вернуцца бацькі. Лэйзарка трохі баіцца бацькі. Бацька можа



— Ой, — кричала маці, — занялі нашу кватэру...

яго яшчэ набіць за ўсю гэту справу... А калі матка ўбачыць абрус і коўдру... Можа хіба, каб зняць ды зноў палажыць у шуфляду? Ён ужо хацеў саскочыць з ложка, але... на ступеньках пачуліся шагі. „Ідуць“ — і ў Лэйзаркі адразу зашчымела сэрца. Ён хутка засунуў галаву пад коўдру і перастаў дыхаць.

Першая ў хату зайшла маці, але яна тут жа з крыкам кінулася назад.

— Бэрка, гвалт! Нехта заняў нашу кватэру!

— Ты звяр'яцела ці што, — пачуўся за дзвярыма бацькаў голас, — што ты гаворыш?

— Ой бяда нас спаткала, — кричала маці, — занялі нашу кватэру...

Бацька ўбег у пакой і вочы яго заміціліся ад чыстаты. Потым ён злосна з крыкам пачаў раскідаць сталы, табурэткі і падушкі.

— Марш адгэтуль! Хто гэта забраўся сюды? Марш, марш! Я рабочы!

— Ой, прапалі мы, ой прапалі, — войкала маці.

Лэйзарка душыўся ад смеху, потым, не вытрымаўши, голы саскочыў з ложка.

— Тата, што ты робіш? Гэта-ж наш пакой!


Бацька і матка здзіўлена глядзелі на Лэйзарку.

— Што тут было, хто гэта, Лэйзарка? — мармытала матка.

— Гэта я разам з сваімі таварышамі наладзілі суботнік. У нас-жа было так брудна. А цяпер бачыце, як чыста стала. Усюды блішчыць.

Бацька глянуў на матку, і абое яны так засароміліся, што не змаглі зрабіць Лэйзарку якую-небудзь заўвагу.

Пераклад з яўрэйскай мовы
Л. МАЙЗЕЛЯ.



I.

Высокую сілосную вежу будавалі ў нашым калгасе. Глядзелі на яе калгаснікі і радаваліся.

— Слаўная будзе вежа! Назапасім на ўсю зіму сілосу для жывёлы.

Аднойчы пад вечар вежа была гатова. Прыйбрайце ўсе стружкі, трэскі і назаўтра рашылі пачаць сіласаванне.

Разышліся ўсе калгаснікі па хатах адпачываць.

Ціха навакол.

І раптам пачуўся трывожны крык. Па выскаквалі ўсе на вуліцу, кінуліся бегчы ў канец калгаса, дзе ў чорнае неба ўпіраўся вогненны слуп.

Агонь раптам ахапіў усю вежу.

Пакуль прыбеглі калгаснікі, пакуль прымчалася пажарная каманда, дык смаловыя дошкі дагарвалі зусім.

Вежа згарэла.

— Хто-б гэта мог падпаліць?—разважалі заклапочаныя калгаснікі.

СІЛОСНАЯ ВЕЖА

II.

Справу расследваў прыехаўшы з горада чалавек. Ён доўга капаўся ў астыўшых вуглях, потым пайшоў у пажарную пуню і там аглядваў пажарныя помпы.

Усе здзіўлена паглядалі на следавацеля, а ён з пажарнае пуні пайшоў да калгасніка Пётры Дударова, што жыў надалёка ад вежы.

Пётра разоў дваццаць паўтарыў, як ён убачыў пажар і як першы падняў трывогу. З яго слоў відаць было, што вежа загарэлася адразу, як порах.

Нарэшце следавацель задаў Пётру пытанне:

— Скажыце, у каго тут ёсьць сады?

— Вялікі сад ёсьць толькі ў Лукашэвіча.

Следавацель разам з старшынёю пайшлі да Лукашэвіча. Той арфаваў свой хлеб і вельмі здзіўліўся нечаканым гасцям.

— Скажыце, які вы ўжывалі апырсквацель для свайго сада—Вермерэля ці Платца?

— Не ведаю, не ведаю...—задрыжаў Лукашэвіч,—даўно купляў яго...

— Пакажыце.

Неахвотна павёў Лукашэвіч у свой свіран следавацеля і старшыню калгаса.

Узяў следавацель апырсквацель, паглядзеў і сказаў:

— Так і ёсьць, мае меркаванні апраудліся. Вазьміце гэты апырсквацель,—ска-



зай следавацель старшыні, а да Лукашэвіча звярнуўся з другімі словамі:—Прыдзеца і вам пайсці са мною.

Усе троє вышлі з двара.

* * *

Неўзабаве быў суд.



На судзе Лукашэвіч признаўся, што вежу^{*} падпаліў ён. А каб не маглі скора патушыць, дык ён ablіў з апышкавацеля вежу газай.

Пролетарскі суд сурова пакараў шкодніка.

В. ІАШЫН.

Дзержынскі р-н.

ГАЗЕТА

Усе вы ведаецце, што такое газета. Многія з вас самі выпісваюць і чытаюць газеты. Але наўрад ці ведае з вас хто-небудзь, якою газета была раней.

Першая газета з'явілася вельмі даўно. Спа-

чатку была так званая жывая газета. Па вуліцы ішоў глашаты — чалавек-гучнагаварыцель і трубіў у ражок.



На плошчы глашаты спыняўся і выгукваў на розныя лады паведамленні і загады ўрада. Выслушаўшы ўсё, людзі разыходзіліся і разносілі навіны па гораду. Вось такою была некалі газета.



Першая газета, якую можна было чытаць, пачала выдавацца ў італьянскім горадзе Венецыі. Гэта было гадоў 400 таму назад. Венецыя была вялікім гандлёвым горадам. Туды з'язджаліся купцы з усяго свету.

Кожны прыезджы прывозіў з сабою якую-небудзь навіну: дзе адбываецца вайна, куды можна везці тавары, дзе можна награбіць добра, куды не варта везці тавары, дзе што здарылася.

Тады венецыянскія купцы арганізавалі асобную канцэлярыю, у якую плылі ўсе навіны. Вучоныя пісары перапісвалі гэтых

Па вуліцы ішоў чалавек-гучнагаварыцель...

навіны на асобныя лісткі. Лісткі разнесіліся па кватэрах купцоў.

Гэткія лісткі не былі падобны на цяперашнія газеты. Хутчэй за ёсё яны былі падобны на пісьмы, толькі перапісаны акуратна, разборчыва.

Такі лісток прадавалі за дробную манету, якая называлася „Газетта“. Ад гэтага слова і атрымала сваю назvu газета.

У Расіі першай рукапісной газета называлася „куранты“. Гэту газету чытаў толькі адзін чалавек — цар Аляксей Міхайлавіч. Больш за ёсё ў гэтай газете было навін з-за граніцы.

Спецыяльна для цара выпісвалі ўсе замежныя газеты, якія тады выходзілі, а выходзіла іх штук 20. Але цар не ўмеў чытаць па-замежнаму. І дзякі перакладалі для яго самыя цікавыя навіны.

Гэтыя навіны адна за другой перапісваліся на пергамент (тонка-вырабленая авечая скурка). Доўгі скрутак царской газеты трымалі два дзякі і чыталі цару. Іншы раз чытанне



Царская газета

аднае газеты цягнулася больш за месяц, бо газета была доўгая, а дзякі былі не вельмі граматныя, чыталі яе павольна і па складах.

Першая друкаваная руская газета вышла пры цары Пётры I. Гэта было

230 год таму назад. Газета мела доўгую і дзіўную назvu: „Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах“.

Гэтыя „Ведомости“ выходзілі ў Маскве.

Спачатку яны выдаваліся не акуратна. Назбіраецца матар'ял, розныя навіны, загады ўрада — вось і выдадуць газету. Потым газета стала выходзіць раз на тыдзень.

Цяпер і ўявіць трудна, каб у такой вялікай краіне, як Расія, выдавалася толькі адна газета ды і то раз на тыдзень.

Прайшло 230 гадоў з таго часу і зараз толькі ў адной Савецкай Беларусі выходзіць 256 друкаваных газет і 8 часопісій.

А. П.

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ

НА ОКЦЯБРАЦКУЮ ШТОМЕСЯЧНУЮ ІЛЮСТРАВАНУЮ ЧАСОПІСЬ

„ІСКРЫ ІЛЬІЧА“

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

На 1 месяц
На 3 месяцы

30 кап.
90 .

На 6 месяцаў
На 1 год


1 руб. 80 кап.
3 . 60 .

ПАДПІСКУ ЗДАВАЙЦЕ НА ПОШТУ І ЛІСТАНОСЦАМ

ЛІСІЦА-ХІТРЫЦА



1. „Мама! Мама! Гэта ліс—
Гэта ён гусей загрыз...
Але зловім!“—кажа Ціт,
Усім вядомы следапыт.




2. „Перш за ўсё, як кажа дзед,
Дай прасочым лісаў след,
Будзем знаць, куды ісці,
Як нам шкодніка знайсці“.



3. Па слядах ідзе атрад—
Ціт, Марыля ды Ігнат;
А наперадзе бульдог
Мчыць з усіх кароткіх ног.



4. Вось і лес. Рыхтуй шацёр.
Ліс не дурань—ён хіцёр:
Зразу звера не спаймаць—
Трэба будзе начаваць.



5. Зноў шагае наш атрад—
Ціт, Марыля ды Ігнат:
Свой капкан нясуць далей.
Хітры-жліс—сюды хутчэй...



6. „Дай спрабуем, як ён б'е—
Можа промахі дае?“—
Да Кандрата кажа Ціт,
Усім вядомы следапыт.



7. Ліс тым часам глянуў, сеў.
Дачыста ўсё паёу,
Кураня-ж забраў з сабой
І ў гушчар махнуў стралой.



8. Падышлі рэбяты—глядзь:
Толькі дно адно відаць...
„Ані крошкі... Што рабіць?
Што нам есці? Як тут быць?“



9. Раптам чуюць: ай-яй-ох!
У капкан папаў... бульдог!..
Зноў няўдача—проста страх!
(У новым нумары—працяг).